

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Установа адукацыі
«Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна»

VII РЭСПУБЛІКАНСКІЯ КАЛЕСНІКАЎСКІЯ ЧЫТАННІ

Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі
(г. Брэст, 15 снежня 2009 г.)

У двух частках

Частка 2

Брэст
«Альтернатива»
2010

УДК [81/82+929Калеснік](082)
ББК 80я43
С30

*Пад агульной рэдакцыяй кандыдата філалагічных навук
А.С. Кавалюк*

Рэдакцыйная камея:
доктар філалагічных навук, прафесар З.П. Мельніка
кандыдат філалагічных навук, дацэнт У.А. Сенькавец
кандыдат філалагічных навук, дацэнт С.А. Карапевіч
кандыдат філалагічных навук, дацэнт Л.І. Яўдошына
кандыдат філалагічных навук, дацэнт А.С. Кавалюк

Рэцэнзенты:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
загадчык кафедрай беларускай і рускай моў УА БрДТУ
Н.М. Борсук,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры беларускага мовазнаўства
Л.І. Яўдошына

С **VII рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні** : матэрыялы рэсп
навук. канф. (г. Брэст, 15 снежня 2009 г.). У 2 ч. Ч. 2 / М-ва адукацы
Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад агул. рэд
А. С. Кавалюк. – Брэст : Альтэрнатива, 2010. – 188 с.

ISBN 978-985-521-215-8.

Зборнік склалі матэрыялы рэспубліканской навуковай канферэнцыі, якая
адбылася 15 снежня 2009 года. У дакладах асэнсоўваецца творчая спад-
чына У. Калесніка, акрэсліваюцца сучасныя праблемы развіцця беларускай,
рускай і замежных літаратур і моў, асвятляюцца сучасныя адукацыйныя і
выхаваўчыя праблемы.

Адрасуецца шырокаму колу гуманітарыяў – навукоўцам, выклад-
чыкам, аспірантам, магістрантам, настаўнікам, студэнтам гуманітарных
спецыяльнасцяў.

Адказнасць за дакладнасць матэрыялаў нясуць аўтары артыкулаў.

ISBN 978-985-521-215-8 (ч.2)
ISBN 978-985-521-213-4

УДК [81/82+929Калеснік](082)
ББК 80я43

© УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.С. Пушкіна», 2010
© Афармленне. ПВГУП «Издатель-
ство Альтэрнатива», 2010

І.А. Швед (Брест)	
КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ СЛОВАКОВ: ЖАНРЫ, ПОЭТИКА	111
Г.В. Юдзянкова (Мазыр)	
ПРАГМАТЫЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ УЛАСНАГА ІМЯ Ў ТВОРАХ- ПРЫСВЯЧЭNNЯХ	116
А.М. Якушава (Мінск)	
СІНАНІMІЯ МІКРАПОЛЯ «НАЙМЕНNІ ПРЫРОДНЫХ З'ЯЎ» У СКЛАДЗЕ АТРЫБУТЫЎНАЙ СПАЛУЧАЛЬНАСЦІ.....	119
С.А. Янушкевіч (Гродна)	
ТАПОНІМЫ ЯК АДНА З КРЫНІЦ ФАРМІРАВАННЯ АЙКАНІMІI.....	123
СУЧАСНЫЯ АДУКАЦЫЙНЫЯ И ВЫХАВАЎЧЫЯ ПРАБЛЕМЫ 127	
М.У. Буракова (Гомель)	
АБ ЗАСВАЕНNІ ТЭРМІНАЛАГЧНАЙ ЛЕКСІКІ Ў ШКОЛЕ I ВНУ.....	127
Вячаслаў Смаль (Брест)	
ВЫХАВАЎЧЫ АСПЕКТ БЕЛАРУСКИХ ЛІТАРАТУРНЫХ КАЛЫХАНАK .	131
Н.П. Галімава (Брест)	
ПРАБЛЕМЫ I АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЯ ШКОЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ Ў ПАС- ЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ (на прыкладзе Брэсцкай вобласці).....	135
М.Р. Гарбачык (Брест)	
АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ВЫКЛАДАННЯ ПРАДМЕТА «БЕЛАРУСКАЯ МОВА (ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА)» У ВНУ	139
П.І. Гарбуль (Брест)	
НАВУКОВАЕ ВЫВУЧЭNNНЕ БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТ. .	141
Н.В. Ермалович (Барановичи)	
КУЛЬТУРА ДИСКУТИВНО-ПОЛЕМИЧЕСКОЙ РЕЧИБУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ: ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ В РАМКАХ КУРСА «КУЛЬТУРА РЕЧИ»	144
Г.В. Кудзіна, М.В. Кудзін (Брест)	
ВЫВУЧЭNNНЕ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ ЯК СРОДАК ФАРМІРАВАННЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ СВЯДОМАСЦІ СТУДЭНЦКАЙ МОЛАДЗІ	147
К.М. Мароз (Брест)	
ХРЫСЦІЯНСКІЯ КАШТОЎНАСЦІ ЯК АСНОВА ДУХОЎНАСЦІ.....	149
А. Радзівонава (Брест)	
ДЭМАГРАФІЧНАЯ ПРАБЛЕМА ПАЧАТКУ XXI СТАГОДДЗЯ Ў ХРЫСЦІЯНСКІМ РАЗУМЕНNІ	153
А.В. Руцкая (Гродна)	
АРГАНІЗАЦЫЯ МАЙЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ У ПРАЦЭСЕ ВЫВУ- ЧЭNNЯ ЛІТАРАТУРЫ.....	155

П.І. Гарбуль (Брэст)

НАВУКОВАЕ ВЫВУЧЭННЕ БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТ.

Далучаную да Расійскай імперыі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай Беларусь царызм не ведаў і не разумеў. Вядомы беларускі гісторык М.В. Доўнар-Запольскі адзначаў, што «расійскі ўрад бадай да 60-х гадоў XIX ст. кепска разумеў, што ён мае справу з Беларускім краем» [1, с. 13]. З цягам часу веды аб Беларусі не паглыбляліся, а наадварот, расійская ўлада забылася нават тое, што ведалі дзеячы кацярынінскіх часоў – з Польшчай Літва, як асобная краіна, ніколі не змешвалася. Прадстаўнікі рускай навукі ў пачатку XIX ст. таксама забыліся пра гітарычныя традыцыі сваіх папярэднікаў XVIII ст., якія прызнавалі ў беларусах асобны народ. Яны лічылі беларусаў палякамі, і не адрознівалі ад палякаў. Гэтую недарэчнасць заўважыў расійскі акадэмік В. Севяргін. Ён наведаў Беларусь з мэтай геаграфічнага і геаграфічнага вывучэння, апублікаваў вынікі сваіх падарожжаў, у якіх сцвярджаў, што беларусы маюць рэлігійныя абраады, блізкія да праваслаўных. Але крочыць далей, за межы гэтай канстатациі, прыродазнаўца не здолеў.

Неразуменне Беларусі найбольш яскрава прайвілася ў асяроддзі прадстаўнікоў гуманітарных навук. Расійскі гісторык Ф. Адэлунг, напрыклад, не мог зразумець, да якога племені належалаць беларусы. Ён вырашыў, што яны складаюць асобны ад славян народ. Вядомы рускі выдавец А. Плюшар у энцыклапедычным слоўніку мову беларусаў харектарызуе як тарарабаршчыну – ні польская, ні руская. Прафесар Маскоўскага ўніверсітэта, гісторык, славіст М. Качаноўскі беларускую мову рэкамендаваў называць рускай, а філог, складальнік граматыкі М. Греч гэтую мову разглядаў, як складзеную са слоў царкоўна-славянскіх, польскіх і лацінскіх.

Хістонні ў адносінах да Беларусі мы бачым у змяненні афіцыйнай тэрміналогіі. Разуменне Кацярыны II прасочваеца ў надпісу на выбітым медалі ў памяць аб далучаных да Рускай дзяржавы частак Заходніяй Расіі пасля двух падзелаў Рэчы Паспалітай «Отторженная возвратих». У афіцыйных дакументах гэтыя землі называліся «присоединённые от Польши губернияи». Павел I і Александр I ставіліся да беларускіх зямель як да сваіх «польских провинций». Такім чынам, расійскае грамадства, у якім беларускія землі называлі «наши западные губернии, принадлежавшие раньше Польше», мела цмінныя ўяўленні аб Беларусі.

У польскай гісторыяграфіі было прыкладна тое самае – неакрэсленае, недакладнае разуменне беларусаў і беларускай мовы. Тому неабходнасць комплекснага даследавання гісторыі, мовы, матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага этнасу была відавочнай. Менавіта першая палова XIX ст. стала часам станаўлення навуковага беларусазнаўства як саставнай часткі маладой навукі – славістыкі.

Вялікую цікавасць да Беларусі прайўлялі польскія і рускія даследчыкі. Першыя – з прычыны настальгічных пачуццяў ў адносінах да былых усходніх тэрыторый знішчанай Рэчы Паспалітай, другія – з мэтай бліжэй

ма
ры
ап
Па
при
тре
гее
на
аб
Ма

ру
вы
Ф.
и
най
мот
нел

ска
«Бе
вуч
183
на
выз
М. I
лев
(183
(183

/
унів
вид
лета
(183
літо
у Бе
літо
ва —
найс
дасл
гран

В
шког
ныя
(185
(185
радъ

пазнаёміца з новадалучанымі заходнімі тэрыторыямі [2, с. 145]. Так, польскі лінгвіст пачатку XIX ст. С. Ліндэ стаў адным з першых даследчыкаў беларускага пісьменства. Ён прыйшоў да высыновы аб самастойнасці беларускай мовы і звязаў яе з мовай Статута ВКЛ. Беларускія фальклорныя і этнографічныя матэрыялы змяшчалі ў сваіх грунтоўных працах польскі даследчык Л. Галамбіёўскі («Польскі народ і яго звычай і забавы», «Хаты і двары Польшчы») і рускі навуковец І. Кірзеўскі («Беларускі архіў»).

Але найбольшы ўклад у станаўленне беларусазнаўства ўнеслі прадстаўнікі самай Беларусі, якія распачалі працу па збіранию гістрыка-этнографічнага, філалагічнага і фальклорнага матэрыялу. Іх дзеянасць каардынавалі Віленскі ўніверсітэт, Міністэрства народнай асветы Pacii, Рускае геаграфічнае таварыства, Варшаўскае таварыства сяброў науак. Фінансаванне і арганізацыю даследаванняў бралі на сябе асобныя мецэнаты. Граф М. Румянцав арганізаваў археалагічную экспедыцыю па Беларусі з мэтай выяўлення мясцовых дакументальных гістарычных крыніц. Ён жа фінансаваў складанне і выданне «Беларускага архіва старжытных грамат» гісторыка І. Грыгаровіча. Князь А. Чартарыйскі аказваў дапамогу З. Даленгу-Хадакоўскаму – аднаму з заснавальнікаў славістыкі і беларусазнаўства, аўтару ідэі славянскай агульнасці, пачынальніку археалагічных даследаванняў у Беларусі.

Дзяякуючы самаахвярнай працы патрыётаў адбываўся сістэматычны запіс беларускіх вуснапаэтычных твораў: песен, казак, паданняў, звычаяў, святаў, прыказак, прымавак, якія праходзілі ў рэчышчы нацыянальнага адраджэння беларусаў, фарміравання беларускай ідэі. Адным з першаадкрывальнікаў беларускага фальклору стаў Я. Чачот. У 1837–1846 гг. ён выдаў у Вільні 6 зборнікаў «Вясковыя песні з-пад Нёмана і Дзвіны», у якіх ўвайшло каля 1000 песен у арыгінале і перакладзе на польскую мову.

У 1840 г. у Парыжы пабачыла свет этнографічна-фальклорная кніга А. Рыпінскага «Беларусь. Некалькі слоў аб пазіі простага люду гэтай нашай польскай правінцыі, аб яго музыцы, спевах, танцах і г.д.». У яе падмурку быў пакладзены даклад аб беларускіх народных песнях, з якім аўтар выступіў у Парыжы на пасяджэнні Польскага літаратурнага таварыства. У гэтым выданні зроблены агляд розных жанраў беларускага фальклору, на аснове якога, на думку аўтара, сапраўды можна даследаваць нацыянальную літаратуру.

Я. Баршчэўскі ў Пецярбурзе апублікаваў у 1844–1846 гг. «Шляхціца Завальню, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» – узорную кнігу рамантычнай прозы, заснаваную на народных казках і паданнях. У 1851 г. выйшла кніга Р. Зянькевіча «Народныя песні лінскага люду». Эталоннымі ў гісторыі развіцця беларускага фальклору сталі выданні І. Насовіча «Беларускія прыказкі і прымаўкі» (1852) і Л. Паўлоўскай «Беларускія народныя песні» (1853).

Значную ролю ў станаўленні беларускай этнографіі адыграла кніга Я. Тышкевіча «Апісанне Барысаўскага павета» (1847), якая стала настольнай для пазнейшага пакалення этнографаў. Аўтар апісаў абраады усяго цыкла гаспадарчага гадавога календара беларусаў. Багаты этнографічны

ак,
каў
ла-
чыя
ьскі
ты і
еслі
яка-
исць
асії,
на-
інныя
цию
іных
ста-
звай
стыхі
ыніку
запіс
ятаў,
эння
нікаў
тыні б
каля
кніга
зай на-
адмұ-
аўтар
тва. У
ору, на
яналь-
яхцица
о кнігу
1851 г.
оннымі
ісовіча
жкія на-
а кніга
астоль-
и усяго
афічны
ытанші

матэрыял змяшчалі 16 нарысаў працы П. Шпілеўскага «Беларусь у хара-
ктыстычных апісаннях і фантастычных яе казках» (1853–1856) і 13 нарысаў,
апублікованых у часопісе «Современник» пад назвай «Падарожжа па
Палессі і Беларускім краі» (1853–1855). У сваіх даследаваннях П. Шпілеўскі
прыйшоў да высновы, што беларусы з'яўляюцца асобным народам. У
трох выпусках «Этнографического сборника», які выдаваўся Расійскім
геаграфічным таварыствам, апубліковаў свой твор «Этнографічны погляд
на Віленскую губерню» (1858) А. Кіркор. Каля 20 артыкулаў розных аўтараў
аб Беларусі было надрукавана ў рускім перыядычным друку Пецярбурга,
Масквы і Кіева [3, с. 327–328].

У першай палове XIX ст. з'яўляеца шэраг выданняў, прысвечаных белару-
скай мове. З. Даленга-Хадакоўскі ўпершыню ў славянскім мовазнаўстве
вылучыў беларускую мову як самастойную, вызначыў яе асаблівасці.
Ф. Шымкевіч выдаў у 1852 г. «Караняслой рускай мовы, парапнанай з усімі
найгaloўнейшымі славянскімі гаворкамі і з дваццацю чатырма замежнымі
мовамі». Гэта кніга стала першым этымалагічным слоўнікам з выкарыстан-
нем беларускага матэрыялу.

У азначаны перыяд пачалося адраджэнне гісторычнай памяці белару-
скага народа. У Маскве гісторык і мовазнавец І. Грэгоровіч выдаў у 1824 г.
«Беларускі архіў старажытных грамат», што было першай спробай расійскіх
вучоных пазнаёміцца з гісторыяй Беларусі на аснове першакрыніц. У
1830-я–1850-я гг. было выдадзена шмат іншых прац, сярод якіх неабход-
на называць кнігі Ю. Лукашэвіча «Гісторыя цэркви гальветычнага вера-
вызнання ў Літве», прысвячаная гісторыі рэфармацыі ў Літве і Беларусі;
М. Балінскага «Гісторыя г. Вільні» і «Старая Акадэмія Віленская»; І. Ля-
левеля «Гісторыя Літвы і Русі аж да Люблінскай уніі з Польшчай 1569 г.»
(1839); Т. Нарбута 9-томная «Старажытная гісторыя літоўскага народа»
(1831–1841).

Асабліва трэба адзначыць даследаванні прафесараў права Віленскага
універсітэта І. Даніловіча і І. Ярашэвіча. Першы – падрыхтаваў навуковае
выданне Статута ВКЛ 1529 г., упершыню апубліковаў беларуска-літоўскі
летапіс 1446 г. У працах «Гістарычны агляд літоўскага заканадаўства»
(1837), «Пра літоўскія летапісы» (1840) і «Паведамленне пра сапраўдных
літоўскіх летапісцаў» (1841) даў хара-ктыстыку гісторыі развіцця права
у Беларусі і Літве, паклаў пачатак навуковаму даследаванню беларуска-
літоўскага летапісання. Другі – выдаў першую гісторыю беларускага пра-
за – 3-х томную працу «Вобраз Літвы з пункту гледжання цывілізацыі ад
найстаражытнейшых часоў да канца XVIII стагоддзя» (1844–1845). Абодвы
даследчыкі, вызначаюцца навуковай аб'ектыўнасцю, выразна праводзяць
транс паміж літоўска-беларускай і польскай гісторыяй [4, с. 352–353].

Вялікае значэнне для станаўлення беларускай гісторычнай навуковай
школы мелі працы М. Без-Карніловіча «Гістарычныя звесткі пра выдат-
ныя месцы Беларусі з далучэннем іншых звестак, што да яе адносяцца»
(1855) і А. Турчыновіча «Агляд гісторыі Беларусі са старажытных часоў»
(1857). У першай з іх сабраны гістарычныя звесткі пра найважнейшыя га-
рады Беларусі. Важнасць другой заключаецца ў тым, што ў ёй упершы-

речи
Как п
вити
вани
интег
З;
вать
торы
мета
для с
бор і
обще
чие :
прие
готое

Т
рече
тое і
зыва
Л
зыва
ние і
ция;
и го
необ
дую
вити
мен

К
фак
мож
студ
тивн
комі

Е
изуч
псих
пут
сам
сред
буді
ком
сиві
пол
гут

VII

ню ў беларускай гісторыяграфіі гісторыя Беларусі разглядаецца як самастойны прадмет даследавання. На старонках гэтага выдання катэгарычна заяўлялася, што Беларусь мае ўласную гісторыю.

Такім чынам, можна сцвярджаць, што на пачатковым этапе развіцця беларусазнаўства быў закладзены падмурок вывучэння матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа. Спачатку ідэя беларускага нацыянальнага адраджэння выспявала ў асяроддзі выкладчыкаў і студэнтаў Віленскага ўніверсітэта. Пазней, пасля закрыцця ўніверсітэта, цэнтрам інтэлектуальнага жыцця становіцца грамадска-літаратурныя гурткі А. Кіркора ў Вільні, В. Дуніна-Марцінкевіча ў Мінску, А. Вярыгі-Дарэўскага ў Віцебску, Я. Баршчэўскага ў Пешярбурзе, ўдзельнікі якіх падтрымлівалі паміж сабой сувязь і разам з прадстаўнікамі іншых беларускіх цэнтраў, даследчыкамі Горы-Горыцкага земляробчага інстытута прадоўжылі далейшае навуковае вывучэнне Беларусі.

Літаратура

1. Доўнар-Запольскі, М.В. Асновы дзяржаўнасці Беларусі / М.В. Доўнар-Запольскі – Мінск : ГЕРОНТ, 1994. – 22 с.
2. Гісторыя Беларусі : у 6 т. – Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч, В. Яноўская, С. Рудовіч і інш. ; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2005. – 519 с.
3. Швед, В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863 гг.) / В.В. Швед. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 416 с.
4. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / Белар. энцыкл., Нац. арх. Рэсп. Беларусь; Пер. з рус. Т.М. Бутэвіч [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1994. – 510 с.

Н.В. Ермалович (Барановичи)

КУЛЬТУРА ДИСКУТИВНО-ПОЛЕМИЧЕСКОЙ РЕЧИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ: ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ В РАМКАХ КУРСА «КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Современные социальные условия формируют у людей потребность в овладении диалогическим способом мышления. Чтобы добиться успехов в профессиональной деятельности, необходимо уметь представлять свою точку зрения, доказывая правильность выдвинутых положений, парировать аргументы оппонентов, творчески включаться в процесс межличностной коммуникации. Коммуниканты должны быть активными, деятельными, обладающими гибкостью мышления, конструктивностью общения с оппонентами.

Педагогическая профессия как одна из коммуникативно ответственных областей деятельности требует от современного учителя умения вести коммуникативный диалог, а также проявления профессиональной гибкости и находчивости. В связи с этим проблема формирования культуры дискутивно-полемической речи в процессе подготовки будущих педагогов является достаточно актуальной.

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме позволяет сформулировать вывод о том, что культура дискутивно-полемической